

Modern History Archives
Archív Najnovšej histórie
Roma F 1/21 sprava D 12

Да пытання аб партыйнай, грамадска-палітычнай
і наукоўца-педагагічнай дзейнасці
Усевалада Макаравіча Ігнатоўскага

Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі – выдатны дзяржаўны і гра-
мадскі дзеяч Беларусі, адзін з вядомых гісторыкаў рэспублікі,
акадэмік Акадэміі навук БССР.

Нарадзіўся У.М.Ігнатоўскі 19 красавіка 1881 года ў в.Токи-
ры Брасцкага пав. Гродзенскай губ. у сям'і народнага настаўніка
(позней бацька стаў святаром), беларус. Вучыўся ў Віленскім
духоўным вучылішчы, потым у семінарыі. Удзельнічаў у рэвалюцый-
ных выступленнях моладзі. За адно з такіх выступленняў быў
"подстріжен тупой машинкой", за ўдзел у другім – звольнены з
Віленскай семінарыі. Затым вучыўся ў Магілёўскай семінарыі і
скончыў яе ў 1902 годзе. З 1902 да 1905 года быў студентам гісто-
рыка-філалагічнага факультета Петрапургскага юніверсітэта.
Будучы ў Петрапургу, спачуваў народніцтву, удзельнічаў у анти-
ўрадавых дэмантрацыях, за што ў 1904 годзе быў зняволены і
знаходзіўся ў турме два месяцы. У лютым 1905 года як палітычна
ненадзейны быў высланы са сталіцы на месца жыжарства ў Гродзен-
скую губернію. Адсюль у тым самым годзе У.М.Ігнатоўскі пераехаў
у Вільню, дзе браў актыўны ўдзел у працы мясцовай эсераўской
арганізацыі. У партыі эсераў быў да верасня 1918 года /1/.

У 1906 годзе У.Ігнатоўскому удалося ўзнавіць вучобу ў Пе-
трапургскім універсітэце. Тут ён актыўна ўдзельнічаў у працы
эсераўской арганізацыі – вёў агітацию, браў ўдзел у забастоўках
і дэмантрацыях, у друкаванні і распаўсюджванні лістовак. Уво-
сень 1907 года быў высланы ўладамі ў Алапецкую губернію (цяпер
Архангельская вобласць). У 1908 годзе па фальшивым пасведчанні
аб палітычнай нацэйнасці наступіў у Брэйскі (цяпер Тартускі)
універсітэт, які скончыў у 1911 годзе.

Наступны этап жыцця У.М.Ігнатоўскага звязаны з педагогіч-
най дзейнасцю. У 1911-1914 гадах ён працуе выкладчыкам Вілен-

1/ З анкеты. ЦДА ІММП при ЦК КПСС, ф.6, вол.2, д.5463, т.2, л.21.

скай прыватнай гімназіі, тут працяўвае падпольную эсэраўскую працу. Затым, да 1917 года, - выкладчык Менскага настаўніцкага інстытута (у 1915 годзе інстытут быў эвакуіраваны ў Яраслаўль і знаходзіўся там да лета 1918 года), а ў 1917-1920 гадах - выкладчык і старшыня педсавета Менскага пед'інстытута.

У 1915 годзе У.М.Ігнатоўскі ўступіў у аўтаномную эсэраўскую арганізацыю "Наш край", якая ўзнікла пры Менскім настаўніцкім інстытуте. Гэтая арганізацыя згуртоўвала, у асноўным, моладзь-навучэнцаў і вясковую інтэлігенцыю. У маі 1917 года яна прыняла назову "Маладая Беларусь". У праграмных і тактычных пытаннях (да заснавання партыі беларускіх эсэраў) арганізацыя трymалася леванарадніцкага кірунку і арыентавалася на Беларускую Сацыялістычную Грамаду /1/. У кіраунічэве ядро "Маладой Беларусі" уваходзілі У.М.Ігнатоўскі, С.Г.Булат (позней сакратар ЦК КП(б)Б), М.С.Кудзелька (Міхась Чарот), вядомы беларускі паэт, рэдактар газеты "Савецкая Беларусь".

Літоўская рэвалюцыйная заспела У.М.Ігнатоўскага ў Яраслаўлі. Тут, засталчыся на платформе левых эсэраў /2/, ён удзельнічаў у рабочых і салдатскіх дэмантрацыях, а затым і ўстанаўленні Савецкай улады. Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі праізвіў цікавасць да беларускага нацыянальнага руху. У 1918 годзе наладзіў контакты з Цэнтральным Бюро беларускіх камуністычных сектый і Белнацкомам у Маскве, але па-ранейшаму заставаўся ў партыі эсэраў.

У 1918 годзе разам з працаўнікамі педагогічнага інстытута У.М.Ігнатоўскі вярнуўся ў Менск, які быў тым часам пад нямецкай акупацыйнай. Тут ён далучаўшы да беларускага нацыяналістычнага руху і ўдзельнічае ў стварэнні партыі беларускіх эсэраў (БІС-Р), якая ўзнікла на базе леванарадніцкага крыла Беларускай Сацыялістычнай Грамады. У верасні 1918 года ўваішоў у склад БІС-Р ад арганізацыі "Маладая Беларусь", якая стала да гэтага часу аўтаномнай арганізацыяй БІС-Р. У ЦК эсэраўскай партыі У.М.Ігнатоўскі займаў крайне левыя пазіцыі, выступаў за налажэнне контактаў з партыяй бальшавікоў, што дзеянічала ў падпольлі.

1/ ЦДА ІМЛ при ЦК КПСС, ф.6, вол.2, д.5468, т.1, л.

2/ З аўтабіяграфіі.

Пасля выгнання нямскіх акупантаў У.М.Ігнатоўскі не вымушаў палітычай актыўнасці. У 1919 годзе, да акупанты Менска польскім інтэрвентам, ён актыўна ўдзельнічаў у культурным будаўніцтве - вёў педагогічную працу, ствараў курсы беларусазнаўства, садзейнічаў адкрыцію беларускіх школ, культурна-асветных установ і г.д.

У перыяд белапольскай акупанцыі У.Ігнатоўскі ўсімі сіламі садзейнічае падпольнай барацьбе супроты інтэрвентаў. З ягоным ініцыятывы ў снежні 1919 года "Маладая Беларусь" парвала сувязі з партыйй беларускіх эсераў і далучылася да ўзброенай барацьбы з белапалікамі. Гэтым часам У.М.Ігнатоўскі стварыў Беларускую Камуністычную Арганізацыю (БКА). Па яго прашанове 1 студзеня 1920 года ў Менску была створана "пішёрка" БКА, якая часова ўзяла на сябе функцыі ЦК БКА і заявіла аб прызнанні праграмы і тактыкі РКП(б). У праграмным дакументе, напісаным У.М.Ігнатоўскім, адзначалася, што БКА "дамагаеца ладу Савецкай Беларускай рэспублікі, спадзейчыся на дапамогу Савецкай Расіі, з якой Савецкая Беларусь знаходзіцца ў Федэральнай сувязі" /1/.

У канцы лютага 1920 года на нарадзе ў Менску прадстаўнікі "пішёркі" выбралі сталы ЦК БКА на чале з У.М.Ігнатоўскім. На акупаванай тэрыторыі "пішёркі" працавалі ў падполі супольна з бальшавікамі, арганізоўвалі паўстанскі рух. Беларуская Камуністычная Арганізацыя, якая імела чвала каля дзвюх тысяч членоў, дзеянічала ў асноўным на тэрыторыі Менскай і Гродзенскай губерніяў.

Пад кіраўніцтвам У.М.Ігнатоўскага ЦК БКА наладзіў сувязь з Рэўваенсаветам Заходняга фронта і ўвёў сваіх прадстаўнікоў у Паўстанскі камітэт - міжпартийны цэнтр для падрыхтоўкі ўзброенага паўстання ў тыле польскіх інтэрвентаў. У гэты камітэт уваходілі таксама прадстаўнікі ЦК Кампартыі Літвы і Беларусі, Менскай падпольнай бальшавіцкай арганізацыі, левых эсераў Літвы і Беларусі. Разам з тым ЦК БКА паводле ініцыятывы У.М.Ігнатоўскага зрабіў захады да аб'яднання з Кампартыяй Літвы і Беларусі. На паседжаннях ЦК БКА быў выпрацаваны план супольнай працы з

1/ ПА ІГНІ при ЦК КПБ, ф.4, вол.1, д.784, л.2.

надпольнымі бальшавіцкімі організацыямі і інструкцыі для губернскіх, павятовых і валасных наўстаніцкіх камітэтаў /1/.

6 ліпеня 1920 года, напірэдады вызвалення Менска, ЦК КП(б) Літвы і Беларусі прынялі рашэнне пра аднаўленне савецкай дзяржаўнасці Беларусі. Да моманту выгнання інтэрвентаў (11 ліпеня 1920 года) была выпрацавана "Дэкларацыя пра абвяччэнне незалежнасці Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі". Як старшыня ЦК БКА, што стаяў на платформе бальшавіцкай партыі, у выпрацоўцы гэтай дэкларацыі браў удзел і У.М.Ігнатоўскі /2/.

31 ліпеня 1920 года дэкларацыя была ўрачыста абвешчана на паседжанні ў Менску. Яна папівердзіла аднаўленне Савецкай улады на Беларусі і заяўляла, што БССР будзе "на прынцыпах диктатуры пралетарыату і выкарыстания ўсяго воінту Савецкай Расіі". Дэкларацыя поўнасцю аднаўляла асноўныя палажэнні пра арганізацыю народнагаспадарчага жыцця, абвешчаныя 1 студзеня 1919 года ў Маніфесце Часовага рабоча-сялянскага ўрада Беларусі, выказалася за ўзгадаванне ваенна-палітычнага саюза савецкіх рэспублік.

Гады польскай акупацыі мелі вырашальнае значэнне ў жыцці і дзейнасці У.М.Ігнатоўскага. Гэтым часам адбыўся карэнны пералом у ягоным светаноглядзе. У ідэйна-палітычным аспекте ён прайшоў шлях ад левага эсэра з прыязні нацыяналізму абмежаванасці да бальшавіка. Натуральна, што на падставе рашэння Менскай партыйна-арганізацыйнай тройкі аб прыёме ў Кампартыю былога членаў БКА У.М.Ігнатоўскі 30 ліпеня 1920 года ўступіў у РКП(б) /3/.

Як камуніст У.М.Ігнатоўскі некіроўваўша на адказныя пасяды савецкага дзяржаўнага і культурнага будаўніцтва. Са жніўня да снежня 1920 года ён - народны камісар земледобства і адначасова член Белрэўкома, са снежня 1920 да лютага 1926 года - народны камісар асветы. Паралельна з кіраваннем камісарытата асвे�ты ён з лістапада 1924 да лютага 1926 года загадвае агітацыйно-пропагандысцкім аддзелам ЦК КПБ(б). Амаль тры гады - з лютага

1/ ПА ІПН пры ЦК КПБ, ф.4, вол.1, д.784, л.3,16,17.

2/ Тамсама, вол.2, д.3, л.8.

3/ Тамсама, вол.1, д.40, л.4.

1926 да снежня 1928 года – У.М.Ігнатоўскі ўзначальвае прэзідымум Інстытута беларускай культуры, а з 1927 года становішча яго прэзідэнтам. З 1923 года ён уваходзіў у камісію ЦК КПБ па нацыянальным пытанні /1/. На пленумах і з'ездах Кампарты Беларусі неаднаразова выбіраўся ў склад камісій па падрыхтоўцы пытанні нацыянальнай палітыкі. З пераўтварэннем Інбелкульты ў Беларускую Академію навук у 1929 годзе У.М.Ігнатоўскі выбіраецца не прэзідэнтам і знаходзіцца на гетай пасадзе да студзеня 1931 года.

На III з'ездах Кампарты Беларусі (1920-1930 гг.) У.М.Ігнатоўскі выбіраўся ў склад членаў ЦК. На III з'ездзе КП(б)Б (май 1924 года) быў выбраны дэлегатам з вырашальным голосам на XIII з'езд РКП(б). Прадстаўляў Кампартыю Беларусі на У кангрэсе Камінтэрна /2/. З лістапада 1924 да кастрычніка 1930 года быў членам Бюро ЦК КП(б)Б. Уваходзіў у бюро дапамогі КПЗБ, членам якога, побач з ім, былі А.Р.Чараякоў, В.А.Багушкі, А.М.Асаткін, А.І.Крыніцкі, А.С.Славінскі.

У 1920-1929 гадах У.М.Ігнатоўскі выбіраўся дэлегатам на II-IX Усебеларускія з'езды Саветаў, з сакавіка 1924 да снежня 1930 года быў членам ЦВК і Прэзідымума ЦВК БССР. У 1922-1929 гадах быў дэлегатам I-У Усесаюзных з'ездоў Саветаў, выбіраўся членам ЦВК, у 1924 годзе быў у складзе Прэзідымума ЦВК СССР.

У.М.Ігнатоўскі неаднаразова выступаў на з'ездах Кампарты Беларусі па пытаннях нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў рэспубліцы: на УП з'ездзе ў сакавіку 1923 года ў спрэчках па дакладзе "Национальныя моменты ў дзяржаўным і партыйным будаўніцтве" /3/; на XI з'ездзе ў лістападзе 1927 года з дакладам "Вынікі нацыянальна-культурнага будаўніцтва і палітасветработы" /4/; на XII з'ездзе ў лютым 1929 года ў спрэчках па справаздачы ЦК /5/; на XIII з'ездзе ў чэрвені 1930 года ў спрэчках па дакладзе

1/ ПА ІГП при ЦК КПБ, ф.4, вол.3, д.5, л.300.

2/ Тамсама, д.3, л.227.

3/ ПА ІГП при ЦК КПБ, ф.4, вол.2, д.21, лл.196-200.

4/ Тамсама, д. 53, лл.737-753.

5/ Тамсама, д.60, лл.201-203.

ЦКК /1/. З дакладамі пра народную асвету У.М.Ігнатоўскі выступаў на IV (1922 год) і V (1924 год) Усебеларускіх з'ездах Саветаў.

Аналіз выступлениц У.М.Ігнатоўскага на партыйных з'ездах і пленумах ЦК КП(б)Б дазваляе зрабіць высьнову пра тое, што ён строга прытрымліваўся агульнапартыйнай лініі, не саступаў з прынцыпіальных партыйных пазіцый.

З 1922 года У.М.Ігнатоўскі з'яўляецца прафесарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 1927-1929 гадах - старшынёю таварыства марксістаў Беларусі, у 1924-1930 гадах - членам камісіі па перакладзе твораў У.І.Леніна на беларускую мову /2/.

У.Ігнатоўскі зрабіў вялікі ўклад у распрацоўку гісторыі Беларусі. Ім напісаны болей за 30 навуковых прац. Найболыи буйныя з іх наступныя:

Кароткі нарис адраджэння Беларусі. Менск, 1921;

Кароткі нарис гісторыі Беларусі. Менск, 1921-1927 (5 выданнія);

Гісторыя Беларусі ў канцы 19 - пачатку 20 ст. Менск, 1928 (3 выданні);

Матывы лірыкі Міхася Чарота. Менск, 1922;

Беларусь. Менск, 1924-1927 (4 выданні);

1863 год на Беларусі. Менск, 1930.

У першых сваіх працах У.М.Ігнатоўскі асвятылі гісторыю Беларусі з пазіцыі рэвалюцыйнага демакрата, не бачыў складанасці ю сацыяльнага развіцця на розных гістарычных этапах. У гэтых ягоных працах кірава марксісцкай харектарыстыкі эпохі, гістарычны падзеі разглядалися галоўным чынам з пункту гледжання нацыональных, а не класавых дачыненняў. Гэта тлумачыла тым, што ён як гісторик фармаваўся ў дареволіцыйны час і адразу не мог аўтадаць марксісцкай метадалогіі. Такая асаблівасць была адзначана і ў яго партыйнай харектарыстыцы, напісанай 21 студзеня 1923 года сакратаром ЦК КП(б)Б В.А.Багушкім. У харектарыстыцы, у прыватнасці, адзначалася: "Карыстаешца вялікай папулярнасцю ся-

1/ ПА III пры ЦК КПБ, ф.4, вол.2, д.71, лл.412-416.

2/ Тамсама, вол.3, д.1, л.74.

род беларускай інтэлігенцыі і грамадскіх колаў. Добра ведае грамадскасць і інтэлігенцыю. Гісторык Беларусі, мae свае працы, нядаўна зацверджаны прафесарам. Тэатральная адукацыя, але не заўсёды ўмее аргументаваць у палітычных абставінках, кі рукоўся марксісткім методам" /1/.

Да сярэдзіны 20-х гадоў, авалодаўшы разуменнем сутнасці гісторычнага працэсу і развіцця класавай барацьбы, У.М.Ігнатоўскі ў сваіх апошніх працах, асабліва ў манаграфіі "1863 год на Беларусі", асвятляў гісторыю Беларусі з паслядоўных марксісткіх пазіцый, даў правільную аценку сацыяльнага характару, прычин і класавых сіл паўстання 1863 года. Концепцыя У.М.Ігнатоўскага пра гэтае паўстанне была паглыблена і развіта ў наслівавенны першыні савецкімі даследчыкамі А.П.Смірновым, І.М.Лунчыцкім, М.М. Уладчыкам і іншымі. У перавыдадзеных кнігах па гісторыі Беларусі і артыкулах, апублікованных у другой палове 20-х гадоў у часопісах "Політік", "Маладыняк", "Наш край", У.М.Ігнатоўскі з марксісткіх пазіцый паказаў революцыйную ролю рабочага класа, ролю сялянства як сакніка пралетарыяту ў буржуазна-дэмакратычнай революцыі, падкрэсліваў гісторычную неабходнасць сацыяльствічнай революцыі і дыктатуры пралетарыяту.

Пра пазіцыю У.М.Ігнатоўскага сведчыць ягоная заява на паседжанні Прэзідium ЦК КП(б)Б у лістападзе 1930 года, дзе разглядалася яго персанальная справа. Ён гаварыў: "Я лекцыі ў апошнія гады канчаткова пераробіў ва ўніверсітэце... Тэм кожны год бывале спраўядлача, дакладней, адбываеша разбор студэнтамі, што і як прафесар чытаў. У мене летась быў дзве аудиторыі, пазалетась таксама; ужо ў мінульм годзе камуністаў было ледзь не большасць, і мae лекцыі быў признаны лекцыямі правільнымі, значыцца, я чытаў правільна" /2/.

Сказаное У.М.Ігнатоўскім не адмежулялі і члены Прэзідium ЦК КП(б)Б.

Ён быў адзін з першых беларускіх гісторыкаў, якія разглядалі нацыянальнае питанне ў Расіі ў эпоху імперыялізму як складовую частку класавай барацьбы працоўных і эксплуатаваных масаў

1/ ЦГА ІМЛ пры ЦК КПСС, ф.6, вол.2, д.5463, т.2, л.5.

2/ Таксама, т.1, л.4.

за ўладу рабочага класа і працоўнага сялянства. На памылковых пазіцыйх, наадварот, стаяў А.Р.Чарвякоў, які ў сваёй кнізе "За ўладу Саветаў", якая выйшла ў 1927 годзе, сцвярджаў, што "галоўным пунктам барацьбы паміж рэвалюцыйнымі і контрреволюцыйнымі сіламі за далейшы шляхі рэвалюцыі было нацыянальнае питанне" (с.34). У ленінскай нацыянальнай палітыцы Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада У.М.Ігнатоўскі бачыў прыклад вырашэння нацыянальнага питання і зайдзяў, што "толькі ў Савеце ССР прыгнечаныя нацыі знаходзяць сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне".

У.М.Ігнатоўскі, такім чынам, у другой палове 20-х гадоў здолеў канчаткова пераадолець ульц' буржуазнай гісторыографіі і стаў першым гісторыкам, які асвятляў гісторыю Беларусі з марксісткіх пазіцый. Гэта падкресліваў у юбілейным артыкуле, прысвечаным вынікам развіцця грамадска-палітычнай навукі за 10 гадоў Савецкай улады, С.Я.Вальфсон. Ён характарызаваў працы У.М.Ігнатоўскага па гісторыі Беларусі як "першы марксісткі курс беларускай гісторыі" /I/. Ягоныя працы ў 20-я гады былі асноўнымі навучальнымі дапаможнікамі ў ВНУ рэспублікі па курсе гісторыі Беларусі.

Паасобны тэарэтычны пралікі, дапушчаныя У.М.Ігнатоўскім у тым часе, у большасці выдаццаў тлумачаща станам і ўзроўнем развіцця гісторычнай навукі, якая рабіла толькі першыя крокі ў асвяенні марксістка-ленінскай канцепцыі гісторычнага працэсу, а таксама вузкасцю крыніцавай базы і адсутнасцю кваліфікаваных марксісткіх навуковых кадраў.

У.М.Ігнатоўскі двойчы праходзіў чистку - у 1924 годзе, у час праверкі і чисткі партіячэек савецкіх установ, і ў 1929 годзе, калі ЦК КП(б) правярала кіраўнічыя партыйныя і савецкія кадры Беларусі. Матэрыялы чистак, што датычалі У.М.Ігнатоўскага, у Партархіве Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ не захаваліся. Аднак шмат якія ўскосныя факты, пачэрннутыя перавежна са стена-грамі доніту У.М.Ігнатоўскага ў ЦК КП(б)Б у каstryчніку-лістападзе.

I/ Вальфсон С.Я. Марксістская навуковая праца ў БССР за 10 гадоў (1918-1928 гг.). - Марксісткі зборнік, 1929, №1, с.12.

падзе 1930 года і з матэрыялаў Бюро ЦК КП(б)Б, сведчань, што У.М.Ігнатоўскі не выключаўся з партыі і не меў партыйных спа-
гнаньняў. Як відаць са стэнаграмы доныту яго, ён не хаваў сваёй
прыналежнасці да партыі эсераў і самакрытычна ставіўся да па-
асобных неправільных тэарэтичных палажэнняў у сваіх навуковых
працах, у прыватнасці, крытыкаў пашыраную на пачатку 20-х га-
доў тэорыю "адраджэння" /1/.

27 лістапада 1924 года ЦК Кампартыі Беларусі настаявіў
"широкі адзначыць юбілей У.М.Ігнатоўскага, правёўшы яго праз
партийныя і культурна-асветныя ўстановы і організацыі з широкім
удзелам рабочых і сялян". У настаяўленні Бюро ЦК падкресліва-
лася: "Всім правесці над лозунгам дасягнення нацыянальнай па-
літыкі работніка-сялянскай дзяржавы" /2/. У "Дадатку да шалі т-
ліста ЦК КП(б)Б № 1 (за каstryчнік-лістапад 1924 г.)" адзначала-
ся, што мета гэтага юбілею - наказань, "як лепшыя, найболы
революцыйныя элементы народніцкіх груп, такія, як тав.Ігнатоў-
скі, зразумелі, што пралетарская революцыя, адзіны шлях вызве-
ления найбяднейшых і сяродніх сялян ад прыгнёту капиталу і па-
ноў, што сялянства павінна ісці за рабочым класам над яго кі-
рауніцтвам" /3/. ЦК настаявіў перад партыйнымі організацыямі за-
дачу "звязаць юбілей 30-гадовай культурна-педагагічнай і рева-
люцыйнай дзейнасці тав.Ігнатоўскага з гадавінай забытчання
БССР" /4/.

4 мая 1925 года Бюро ЦК КП(б)Б прыняло рашэнне пра склі-
канне канферэнцыі дзеячоў науки і мастацтва рэспублікі. Было
прадугледжана, што яна адбудзенча ў Менску ў 1926 годзе. На гэ-
тым самым паседжанні Бюро ЦК для падрыхтоўкі канферэнцыі за-
півердзіла камісію ў складзе трох членаў Бюро: П.Д.Мядзведзя -
старшыні ДНУ рэспублікі, С.М.Гесена - намесніка загадчыка ад-
дзела агітации і пропаганды ЦК, і У.М.Ігнатоўскага. Бюро прыня-
ло запрасіць на канферэнцыю прадстаўнікоў беларускай

1/ ЦДА ІМЛ пры ЦК КПСС, ф.6, вол.2, д.5468, лл.138-140.

2/ НА ГП пры ЦК КПБ, ф.4, вол.3, д.4, л.345.

3/ ЦДА ІМЛ пры ЦК КПСС, ф.6, вол.2, т.2, д.5468, л.30.

4/ Таксама, л.30.

эмі грацы і замежных вучоных /1/. Пасля стараннай падрыхтоўкі, якая працягвалася больш за год, Інстытут беларускай культуры склікаў у канцы 1926 года акадэмічную канферэнцыю. З дакладам на ёй выступіў і У.М.Ігнатоўскі. У цэлым ягоны даклад быў вытрыманы ў партыйным духу і адпавядаў агульнапартыйнай лініі. Але ў ходзе працы канферэнцыі выявіліся нацыяналістычны і пра-заходнія тэндэнцыі. Пасля, у 1930 годзе, ЦК КП(б)Б усю адказнасць за ўзнікненне гэтых тэндэнций усклаў на У.М.Ігнатоўскага, хоць персанальная за працу канферэнцыі адказвалі ўсе члены камісіі - П.Д.Мядзведзь, С.М.Гесен і У.М.Ігнатоўскі.

У другой палове 20-х гадоў у партыйнай організацыі рэспублікі з'явілася фракцыйная барацьба. Активізавалі сваю дзеянасць трацкісты. Іхнае ядро складалі ў асноўным былыя бундаўшчы, якія ўвайшлі ў партыю ў 1921 годзе, а таксама былыя члены Яўрэйскай камуністычнай партыі ("Паалей-Цыён"). Над канец 20-х гадоў у Кампартыі рэспублікі аформіўся і правы ўхіл, прадстаўнікі якога злучыліся з беларускай нацыяналістычнай інтэлігенцыяй (В.Ластоўскім, Я.Лёсікам, С.Некрашэвічам, І.Цвікевічам і іншымі). Гэтым часам працягвалі дзеянічаць у падполлі сіяніцкія партыі - Сіяніцка-санылістычная (ССН) і Сіяніцка-працоўная (СП). Национальная антысавецкая дзеянасць гэтых партый алучалася з адкрытай падрыхтой работай трацкіцкіх і яўрэйскіх шавіністичных элементаў, якія прарабраліся ў КП(б)Б. На варожых пазіцыях заставалася і духавенства. Старыня ЦВК БССР А.Р.Чарвякоў на паседжанні ЦВК Савета ССР у дакладзе "Аб работе ўрада Беларускай ССР" адзначаў, што "асноўнымі контррэвалюцыйнымі сіламі ў Беларусі з'яўляюцца духавенства, затым - сіяністы. Мы лічым, што імі праводзіцца арганізаваная і планамерная праца. Трацкая контррэвалюцыйная сіла - антысавецкі настроеная інтэлігенцыя" /2/.

Усё гэта, натуральна, ускладняла ідэйна-палітычную абстаноўку ў рэспубліцы. Кансалідацыя, з аднаго боку, трацкі стаў, бундаўшчы і сіяністы, а з другога - беларускіх нацыяналістыч-

1/ ПА ІГПІ пры ЦК КПБ, ф.4, вол.3, д.162, лл.234,249,250.

2/ Гл.: Полімя, 1926, № 5-6, с.55.

ных элементаў першакаджала правядзенiu ленінскай нацыянальной палітыкі ў БССР. Адлюстраваннем гэтага было ўтворэнне нацыянальных груп у КП(б)Б. Да другой паловы 20-х гадоў у кіраўніцтве Кампартыі складіся беларуская, яўрэйская і польская групы, вакол якіх аб'ядналася беспартыйная інтэлігенция. (Што да дзеянісці беларускай групы, дык яна адлюстравана ў матэрыялах ЦК КП(б)Б за 1930–1931 гг. Матэрыялы ж пра яўрэйскую і польскую групы ў Партархіе Інстытута гісторыі партыі при ЦК КПБ, на жаль, не захаваліся.)

На паседжанні Прэзідiumа ЦК КП(б)Б у каstryчніку 1930 года другі сакратар ЦК І.А.Васілевіч заявіў: "Калі ўзяць 1927–1928–1929 гады, мне спраза ўжүлішша такім чынам, што была група таварышаў, якіх аб'ядноўваў Бейлін (заг. яўбюро ЦК КП(б)Б). Гэтая група лічыла, што існуе недааценка нацыянальнага пытання ў дачыненні да яўрэйскага насельніцтва, што спіскею ремкі для гаспадарчага будаўніцтва яўрэяў, для ўдзелу ў сацыялістычным будаўніцтве яўрэйскіх масаў, і што ЦК у гэтай сувязі праводзіць лінію ўціску. Я не ведаю, збіралася гэтая група ці не збіралаася, але дастаткова яскрава было відзіць. Вельмі часта бюро ЦК пры выраженні пытання яўрэйскага сутикалася з надруктаванай пумкай пэўнай групы" /1/.

Гэта ўспоесна пашырджаў і А.Р.Бейлін – загадчык яўбюро ЦК КП(б)Б. У выступленні на XIII з'ездзе КП(б)Б (чэрвень 1930 года) ён, хоць і ў агульных словах, вымушены быў прызнаць, што "у пасобных звёнах нашай партыі яшчэ не здымя бундаўскія і сіяніцкія настроі і ідеалогія" /2/.

У гэтай абстаноўцы важней умовай ахыцяўлення ленінскай нацыянальнай палітыкі была беларусізацыя – комплекс заходаў па развіціі нацыянальнай культуры, мовы, школы, па вылучэнні кадраў у партыйны і савецкі апарат, у тым ліку і кіраўнічых, з калернага насельніцтва. Антисавецкія шавіністичныя элементы першакаджалі ахыцяўленню беларусізацыі. Як адзначалася ў резолюцыі Іленума ЦК КП(б)Б (каstryчнік 1926 года) па дакладзе "Пра нацыянальную палітыку", з якім выступіў сакратар ЦК А.І.Крыніц-

1/ ПА НПІ пры ЦК КПБ, ф.15, вол.28, д.9, л.39.

2/ Тамсама, ф.4, вол.2, д.71, л.364.

кі, гэтыя элементы разглядалі беларусі зацию як прымусовую насаджэнне беларускай культуры, у першую чаргу беларускай мовы, і занядбанне інтаресаў і патребаў іншых нацыянальнасцяў /1/.

Такія погляды знайшли адлюстраванне ў некаторых публікацыях і выступленнях трачістаў і яўрэйскіх нацыяналістаў. Напрыклад, у часопісе "Революція и культура" за 1929 год дацент БДУ І.Славін паспрабаваў аргументаваць іх тэарэтычна. Ён пісаў, што "большасць пралетарыяту Савецкай Беларусі паводле сваёго складу з'яўляецца яўрэйскай і адсюль рабіў виснову, што вывучэнне беларусаў на кіраунічым пасады ў партыйным і дзяржаўным апарэце аслабляе дыктатуру пралетарыяту і ўзмешчвае ўплыў сялянства ў грамадска-палітычным жыці рэспублікі" /2/.

Гэтая ідея ў завуальванай форме праводзілі ў сваіх друкаваных і вусных выступленнях С.Агурскі (заг.Гістпартам ЦК КП(б)Б), А.Вайнштейн (былы лідэр Бунда, нам.старшыні СНК БССР), А.Бейлін (заг.яўбіро ЦК КП(б)Б), И.Бухбіндэр (выкладчык БДУ), М.Фрумкіна (нам.наркома асветы БССР), М.Літвакоў (редактар газеты "Эмес") і іншыя былыя бундаўцы і сіяністы. Такім чынам, было відавочнае імкненне пэўнай групыособаў пад прыкрышчём хлусліва выглумачанага марксісцка-ленінскага палажэння аб дыктатуры пралетарыяту прыбрэць з найважнейшых пасадаў адданы Савецкай уладзе беларускія кадры і замяніць іх шавіністичнымі элементамі.

У момант абвостранай барацьбы вакол гэтых пытанняў 9 мая 1929 года ў Менск прыбыла камісія ЦКК ВКП(б) па абледаванні практыкі нацыянальнага будаўніцтва ў Беларусі. У камісію уваходзілі У.П.Затонскі (старшыні ЦКК КП(б)У), Тур (сакратар камісіі па украінізацыі ЦК КП(б)У) і Коблеміц (памочнік Затонскага).

27 чэрвеня 1929 года на паседжанні Бюро ЦК КП(б)Б з паведамленнем пра вынікі праверкі выступіў Затонскі. Аднак выспектлілася, што камісія не вывучыла ўсяго кола пытанняў, звязаных з практыкай нацыянальной працы ў рэспубліцы. Члены Бюро ЦК адзначылі гэта як недахоп работы камісіі. У прыватнасці, член Бюро, старшыні ДПУ Р.А.Піляр адзначаў: "Вылікім дэфектам у работе камісіі з'яўляецца тое, што яна не ахапіла пытанняў, звязаных са

1/ ПА ЦКК при ЦК КПБ, ф.4, вол.20, д.30, л.157.

2/ Тамсама, вол.21, д.20, л.84.

становішчам сярод іншых нацыянальнасціў, акрамя рускай і беларускай. Гэта можа дашь вядомы палітычны волгук, палітычнае адлюстраванне ў нашым складаным беларускім міжнацыянальным сышті, і гэта з'яўліенча адным з асноўных дэфектаў. А калі, скажам, возьмем яўрэйскую вуліцу, дык там мы маем сімптомы вельмі трывожных ў сэнсе росту нацыяналізму, які разрастается махровай кветкай. І тут увязаць у агульнай сістэме нашай барацьбы на ідэалагічным фронце варта было б. Тое самое датычыць і польскай нацыянальнасці" /1/.

Камісія У.П.Затонскага выявіла шэраг хібаў у практицы нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў Беларусі, зрабіла шэраг камтоўных рекамендаций. Што датычыць практикі работы Акадэміі навук, якую ўзначальваў У.М.Ігнатоўскі, дык ні ў інформацыі У.П.Затонскага на паседжанні Бюро ЦК КП(б)Б, ні ў ягоным дакладзе, які быў падрыхтаваны пазней у Маскве і перададзены ў ЦК КП(б)Б, яна не крытыковалася /2/. На паседжанні Бюро ЦК КП(б)Б У.П.Затонскім выказаны толькі шэраг крытычных заўваг наоконт пасобных памылковых тэарэтычных палажэнняў у навуковых працах У.М.Ігнатоўскага. У Маскве на паседжанні ЦКК УКП(б) У.П.Затонскі ўзманиў крытыку навуковых працаў У.М.Ігнатоўскага - у асноўным тых, якія выйшлі ў першай палове 20-х гадоў. У.М.Ігнатоўскі быў абвінавачаны ў тым, што ў першыя гады Савецкай улады ён дабіваўся стварэння беларускай камуністычнай партыі (мелася на ўвазе стварэнне ёй на акупаванай белапаллякамі тэрыторыі Беларускай камуністычнай арганізацыі).

З прычыны гэтага абвінавачання У.М.Ігнатоўскі 8 кастрычніка 1929 года накіраваў пісьмовае тлумачэнне ў ЦКК УКП(б) і ЦК КП(б)Б. Ён пісаў: "Я ўважаю у партыю сумленна, пасля таго, як партыя праперыла мяне і маіх былых паплечнікаў па Беларускай Камуністычнай Арганізацыі, якая сапраўды і сілавала, якая працавала ў надполі акупаванай Беларусі з дазволу і паводле дыrektyў Кампартыі. Гэтая арганізацыя была гатова кожную хвіліну распушciць сябе, і члены яе дабіваліся ўваходу ў Кампартыю, але

1/ ПА ЛГИ при ЦК КПБ, ф.4, вол.21, д.199, л.65-66.

2/ Тамсама, д.198, л.1-51.

тав. Ян, праdstаўнік ЦК КП Літвы і Беларусі, не дазвало рабіць са зразумелых прычын. Мы яшчэ не былі дастаткова правераны! не заслужы! гонару быль партыйцамі. Мне і іншым маім быльм тварышам было дазволена быль партыйцамі толькі ў ліпені 1920 года, пасля таго, як Менск быў заняты Чырвонай Арміяй" /1/.

Неабгрунтавана крытыка веўся рукапіс працы У.М. Ігнатоўскага па гісторыі паўстання 1863 года ў Беларусі. У дакладзе У.П. Затонскага наоконч рукапісу адзначалася наступнае: "Адзіны пункт, па якім узніклі спречкі ў друку, - гэта гістарычнае даследаванне т. Ігнатоўскага пра паўстанне 1863 года. Наводле думкі кіраўніка Гістпарта т. Агурскага, т. Ігнатоўскім дадзена неправільная класавая аценка і даннічака ідеалізація аднаго з дзеячоў паўстання К. Каліноўскага, які выступаўшы ў якасці правадыра народнага беларускага руху і непасреднага папярэдніка рэвалюцыі XX стагоддзя" /2/.

Гэтае неабгрунтаванае абвінавачэнне У.М. Ігнатоўскі таксама адкінуў. У лісце, накіраваным у ЦКК УКП(б) і ў ЦК Кампартыі Беларусі, ён заявіў: "Мая праца пра паўстанне 1863 года знаходзіцца ў рукапісе. Там німа прыпісанай мне ўстаноўкі. Акрамя таго, т. Агурскі мой працы не чытаў, і ягоная заява ёсьць сунцельная фантазія, якая мае харектар паклёну. Мною былі пададзены ў Камакадэмію (у сувязі з дыскусіяй аб пастаўленні пытання пра паўстанне 1863 года) тэзісы. Гэтых тэзісаў чытаў М.М. Пакроўскі. Вось ягонае меркаванне па дадзеным пытанні, выказанае ім у стэмаграфаваным інтэрв'ю. "Пытанне: Ваше меркаванне пра 1863 год і аб поглядах на гэтае паўстанне Ігнатоўскага і супрацьлеглых яму Агурскага, Барскага і інш.? Адказ: З літаратурай я знаёмы і мяркую, што гістарычна болыні правільная тая харектарыстыка, якую дае паўстанню Ігнатоўскі". З інтэрв'ю відаць, што старыя памылкі я стараюся выправіць і што заява Агурскага занадта рызыкойная" /3/.

27 кастрычніка 1929 года Бюро ЦК КП(б)Б прыняло рэшение "не пярэчыць супроніц публікацыі ліста тав. Ігнатоўскага ў адказ

1/ НА ЛГН пры ЦК КПБ, ф.4, вол.21, д.173, лл.35-36.

2/ Таксама, д.194, л.70.

3/ Таксама, д.193, л.36.

на запытавшіе Затонскага". У лісце У.М.Ігнатоўскі даў прынцыпію-
вую крытыку сваім працам, якія выйшлі на початку 20-х гадоў,
признаў дапушчанні ў іх памылкі, у тым ліку і ў "Гісторыі Бела-
русі ў канцы 19 - початку 20 стагоддзя". На заканчэнні ліста ён
адзначыў, што "гэтаі зімою (1929 год) разам з іншымі таварышамі
я распачаў падрыхтоўку працы па гісторыі Беларусі, у якой мы
прыкладаем усе намаганні для правільнай марксісцкай установкі
пытаццаў. Мала признаць памылкі, неабходна іх выправіць як мае
быць, на што патрэбны час і грунтоўная разгрузка ад іншых аба-
вязкоў, аб чым я буду яшчэ раз прасіць Бюро ЦК" /1/.

Бюро ЦК задаволіла гэтую просьбу! II каstryчніка 1929 го-
да вырэшила сканцэнтраваць усю працу У.М.Ігнатоўскага ў Акадэ-
міі навук, а таксама на падрыхтоўцы навуковай працы па гісторыі
Беларусі /2/.

У чэрвені 1930 года адбыўся XIII з'езд Кампартыі Беларусі,
які побач з абмеркаваннем пытанияў гаспадарчага будаўніцтва
аддаў увагу барацьбе з нацыянал-запартунізмом у шэрагах партыі і
крытыцы беларускага нацыяналізму. Выступаючы на з'ездзе, У.М.
Ігнатоўскі крытиковаў працы ўхіл у Кампартыі Беларусі. Ён зая-
віў, што паасобныя памылкі, дапушчанні ім раней у тэарэтычных
працах, ён выпраўляе ў выступленнях на рабочых сходах, у курсе
лекций, які чытаецца ў БДУ /3/.

Трэба зазначыць, што ў рэзалюцыі шаводле даклада аб пра-
цах XIII з'езда КП(б) адзначыў, што галоўной небяспекай у
ажыццяўленні нацыянальной палітыкі ў Беларусі з'яўляецца бела-
рускі нацыянал-дэмакратизъм. Гэты тэзіс, які неправільны і супи-
речны рашэннім X, XII і XVI з'ездаў УКП(б), быў скасаваны ХІУ
з'ездам Кампартыі Беларусі ў студзені 1932 года.

Важна падкресліць, што на паседжаннях бюро і пленумах,
з'ездах Кампартыі Беларусі У.М.Ігнатоўскі ніводнага разу не
крытиковаўся. Стверджанне ж С.Х.Агурскага на XIII з'ездзе КП(б)Б
пра тое, што быта У.М.Ігнатоўскі ў сваёй працы "1863 год на Бела-
русі" называў К.Каліноўскага беларускім революцыянерам і кіраў-

1/ НА ЦКП при ЦК КПБ, ф.4, вол.3, д.33, лл.III,694.

2/ Таксама, вол.3, д.33, л.72.

3/ Таксама, вол.2, д.71, лл.412-416.

ні ком сялянскага паўстання, было неабгрунтаванае. Адмаліячы сялянскія харектар паўстання 1863 года і кірауніцтва гэтым паўстаннем К.Каліноўскім, С.Х.Агурскі сам памыляўся. Ін лічыў гэтася паўстанне шляхецкім, дваранскім./1/.

20-25 кастрычніка 1930 года Пленум ЦК КП(б)Б абмеркаваў пытанне "Аб чарговых задачах у нацшалітвы", з дакладам па якім выступіў першы сакратар ЦК К.В.Гей. Гаворка на пленуме, аднак, вялася не так широка, а была звужана да абмеркавання дзеянасці контррэвалюцыйнай арганізацыі "Саюз вызвалення Беларусі" (СВБ), крытыкі беларускага нацыяналізму і членаў Бюро У.М.Ігнатоўскага, І.А.Васілевіча і А.А.Сянкевіча. Мяркуючы па выступленні Р.Я.Рапапорта, абвінавачані супроты У.М.Ігнатоўскага і іншых членаў Бюро ЦК грунтаваліся на паказаниях арыставаных раней нацыяналістаў, хоць у паказаниях С.Некрашэвіча і Галавінскага падкреслівалася, што У.М.Ігнатоўскі не меў ніякага дачынення да СВБ. Відаць, паказаниям Галавінскага варта верыць, бо ў лісце С.Казіры – упаўнаважанага НКЗС СССР пры ўрадзе БССР адзначалася, што Галавінскі меў контакты з ДШУ, знаходзячыся яшчэ ў эміграцыі /2/.

Асобныя члены ЦК КП(б)Б, у прыватнасці С.Будзінскі, у сваіх выступлениях папярэджвалі, што арыставаныя нацыяналісты В.Ластоўскі, Я.Лёсік, С.Некрашэвіч і іншы ў сваіх паказаниях, на якіх грунтаваліся высновы ДШУ, магчыма, "свядома ставіць пытанне так, каб запэцкаль як мага больш беларускіх камуністаў, каб пазбавіць нас максімальнай колькасці кадраў беларусаў-камуністаў, асабліва з кіраунічага складу, каб даказаць, што камуністы-беларусы ўсе да аднаго, як яны, – нацыянал-дэмакраты" /3/. Гэтыя папярэджанні, аднак, не былі ўзятыя пад увагу.

Слова У.М.Ігнатоўскаму на пленуме не было дадзена. Пленум прыняў рашэнне, прашанаванае Бюро ЦК КП(б)Б (у Партархіве Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ рашэнне Бюро ЦК ад 18 кастрычніка 1930 года па справе У.М.Ігнатоўскага, прынятае напярэдадні пленума, адсутнічае). У гэтым рашэнні сказана:

1/ ПА III пры ЦК КПБ, ф.4, вол.2, д.62, лл.121-124.

2/ Тамсама, ф.15, вол.28, д.9, л.31.

3/ Тамсама, ф.4, вол.21, д.75, л.220.

"Т. Ігнатоўскі прыйшоў у нашу партыю з сашчыльна-чужога асяроддзя і мае ў сваім мінульм такі яскрава-контррэвалюцыйны выступленні, як:

а) удзел у складанні зборніка, прысвечанага юбілею дома Реманавых (1913 год);

б) праца ў шэрагах беларускіх эсэраў супронь пралетарскай рэвалюцыі (1917-1920 гг.)."

Далей у раслінні гаворыцца пра тое, што У.М.Ігнатоўскі, знаходзячыся ў шэрагах Кампартыі, не толькі не пераадолеў неражыткаў антыпралетарскага светапогляду і не стаў цалкам і поўнасцю на пазіцыі марксісцка-ленінскай ідэалогіі, але і з'яўляўся правадніком нацыянал-апартуністычных поглядаў, фактычна скочваючыся да пазіцыі нацыянал-дэмакратызму (адмаўленне класавай дыферэнцыяцыі і класавай барацьбы ў Беларусі, тэорыя адзінай працоўнай беларускай нацыі, ідэалізацыя дробнабуржуазных і буржуазных нацыяналістычных беларускіх партый, антыленінскай, нацыяналістичнай гістарычнай схемы Беларусі).

Як выявіла следства па справе контррэвалюцыйнай арганізацыі "Саюз вызвалення Беларусі", адзначалася далей у раслінні, У.М.Ігнатоўскі на пасадах наркома асветы і прэзідэнта Беларускай Акадэміі навук з'яўляўся правадніком нацыянал-дэмакратычных установак, рукахам варожай пралетарыяту нацыяналістичнай інтэлігенцыі ў шэрагах партыі; ён на працягу некалькіх гадоў падтрымліваў сувязь з замежнымі нацыянал-дэмакратычнымі (нацыянал-фашысткімі) дзеячамі і рабіў спробы арганізаваць фракцыйную барацьбу ўнутры КП(б)Б і КПЗБ.

Пленум паставіў перад ЦКК задачу ўсебакова высветліць паводзіны У.М.Ігнатоўскага ў дачиненні да ўдзельнікай контррэвалюцыйнай арганізацыі СВБ з мэтаю вырашэння пытання пра матчынасць яго далейшага знаходжания ў шэрагах партыі /1/. Варта адзначыць, што на гэтім самым пленуме старшыня ДПУ Беларусі Р.Я. Рашапорт гаварыў, што ў АДПУ ніяма падстаў адвінавачваць У.М.Ігнатоўскага ў прыналежнасці да СВБ /2/. (Партархі ў ІГП при ЦК КПБ не мае следчых матэрыялаў пра дзеянасць контррэвалюцыйнай

1/ ПА ІГП при ЦК КПБ, ф.15, вол.28, д.9, л.19.

2/ Тамсама, ф.4, вол.20, д.75, л.259.

арганізацыі "Сам з вызвалення Беларус!" , да кіраўніцтва якой ні быта належала У.М.Ігнатоўскі.)

Партыйнае расследаванне сіравы У.М.Ігнатоўскага ў ЦК КП(б)Б началося 26 кастрычніка 1930 года і вялося ў суязі з тымі абвінавачаннямі , якія былі выстаўлены супроты яго ў выступленнях К.В.Гея, Р.Я.Рапапорта і іншых членоў ЦК, у рашэннях Пленума, а таксама ў паказаннях арыштаваных - С.Некрашэвіча, Я.Лесіка, А.Баліцкага, З.Крымчэнава і інш.

16 студзеня 1931 года Прэзідымум і Паркталегія ЦК КП(б)Б пастанавілі выключыць У.М.Ігнатоўскага з партыі "як чалавека, які не заслужыў антипарламентарскага светапогляду антысавецкіх партый, які свядома преводзіў на прэзідту ўсяго перыяду знаходжэння ў партыі нацыянал-дэмакратычную ўстаноўку ў сваёй працы, з'яўляючы фактычна кулацкім агентам у партыі , які апукваў партыю пакаяннымі заявамі , прыкрывачы імі працягванне сваёй групавой антыкамуністычнай дзеяйнасці ў шэрагах КП(б)Б, і як чумога элемента, які садзейнічаў націзму скай контрреволюцыі" /1/.

Раней, 26 снежня 1930 года, Бюро ЦК КП(б)Б прыняло рашэнне звольніць У.М.Ігнатоўскага з пасады презідента Беларускай Акадэміі науک. Аднак 8 студзеня 1931 года Бюро ЦК яшчэ раз вярнулася да гэтага пытания і пастанавіла звольнение У.М.Ігнатоўскага з пасады презідента "аформіць паводле савецкага парадку ў выглядзе вызвалення ад пасады на ягоныя просьбы" /2/.

22 студзеня 1931 года Бюро ЦК зацвердзіла пастаноўленне прэзідymuma ЦК КП(б)Б аб выключэнні У.М.Ігнатоўскага з партыі і прыняло рашэнне апублікаваць яго ў друку /3/. 24 студзеня яно было апублікавана ў выглядзе выкладу ў перадавым артыкуле газеты "Звязда", а 25 студзеня - у газете "Рабочий".

Пі літага сын У.М.Ігнатоўскага - М.У.Ігнатоўскі - звярнуўся ў ЦК УКП(б) з заяваю, дзе было напісаны, што "3.П-31 г. яго (башкы) выклікалі ў АДЦУ на допыт, а на другі дзень, 4.П-31 г., калі адзінаццаці гадзін раніцы ён застрэліўся". У лісце таксама адзначалася, што У.М.Ігнатоўскі за некалькі гадзін да смерці

1/ ПА ГПУ пры ЦК КПБ, ф.15, вол.28, д.4, л.5; ф.4, вол.3, д.41, л.77.

2/ Тамсама, ф.4, вол.3, д.41, л.43.

3/ Тамсама, д.41, л.152.

гавермұ дома, што ў часе доныту ён змушаны быў падпісаць паказанне, дзе имат якія пункты не адпавядалі сапраўднасці. Паводле ягоных слоў, гаварылася ў лесце, ён зрабіў гэта, бо яго вельмі доўга трамалі на доныце, ён стаміўся, цалы шэраг аўтнавачаній не мог авергнуць, із зёлі таго што не меў спраўдальных дакументаў, і з ім пад час доныту абыходзіліся нацта груба" /1/. На жаль, партархі ю Інстытута гісторыі партыі при ЦК КПБ не мае гэтых дакументаў, а таксама дзённіка У.М.Ігнатоўскага, які быў адабраны ў яго работнікамі ДСУ.

Пасля самагубства У.М.Ігнатоўскага сакратар ЦК КП(б)Б К.В. Гей накіраваў на імя І.В.Сталіна тэлеграму, у якой паведамляў, што "Ігнатоўскі памёр удзень 4-га лютага праз некалькі гадзін пасля стрэлу" /2/.

21 лютага 1931 года ЦКК УКП(б) зачатарабавала ў Цэнтральнай Кантрольнай Камісіі КП(б)Б матерыялы пра У.М.Ігнатоўскага. Назаўтра ў ЦКК УКП(б) і асабіста Л.М.Кагановічу была накіраваная дакладная запіска "Аб суязі асобных членоў КП(б)Б з нацдэмакійскай контрреволюцыйнай організацыяй і аб антипартыйных групіроўках у КП(б)Б" /3/. Гэты дакумент раскрывае груповую барацьбу, якая вялася ў Кампартыі Беларусі А.І.Крыніцкім, А.Р.Чарвяковым, Я.А.Адамовічам, І.А.Васілевічам, якія займалі адказныя пасады ў партыйным і савецкім апараце рэспублікі. Тут У.М.Ігнатоўскі аўтнавочваецца ўжо толькі ў організацыі групаўчыны ў Кампартыі Беларусі з 1921 года. Як відаць з дакладнай запісі, у группу У.М.Ігнатоўскага ўваходзілі Я.А.Адамовіч, З.Х.Хытуновіч, А.В. Баліцкі, І.Каранеўскі, А.Л.Бурбіс, Б.І.Стасевіч, і арыентавалася яна на А.Р.Чарвякова /4/. Вядома, аднак, што У.М.Ігнатоўскі да лістапада 1924 года не быў членам Бюро ЦК і не маг узначаць групу ў Кампартыі.

16 сакавіка 1931 года сын У.М.Ігнатоўскага другі раз звярнуўся ў ЦКК УКП(б) з просьбай пераглядзець скраву аб выключенні

1/ ЦДА ІМЛ пры ЦК КПСС, ф.6, вол.2, д.5468, т.2, л.39.

2/ ЦДА ІМЛ пры ЦК КПБ, ф.4, вол.21, д.233, л.100.

3/ Тамсама, ф.15, вол.28, д.2, лл.1-23.

4/ Тамсама, д.2, л.10.

бандкі з партыі /1/.

25 сакавіка 1931 года Прэзідым ЦКК УКП(б) прыняў "Рэзалюцыю па справе беларускіх нацыянал-дэмакратаў", у якой У.М.Ігнатоўскі прыгадваецца толькі ў ліку дзеячоў (А.Баліцкі, Я.Адамовіч і інш.), што былі прыкрыцём групы "контррэвалюцыйнай буржуазна-нацыяналістычнай інтлігенцыі", якая сканцэнтравала "у сваіх руках частку працы па нацыянальна-культурным будаўніцтве (выдавецкая справа, Акадэмія навук, перападрыхтоўка настаўніцтва і некаторыя іншыя)" /2/.

На заяву, пададзеную сынам У.М.Ігнатоўскага ў ЦКК УКП(б), сакратар ЦКК М.Шкіратаў у лісце ў ЦКК КП(б)Б і М.У.Ігнатоўскаму ад 2 ліпеня 1931 года паведаміў, што Прэзідым ЦКК УКП(б), пазнаёміўшыся са справай У.М.Ігнатоўскага, знойшоў, што "оснований к пересмотру нет" /3/.

1/ ЦГА ІМЛ пры ЦК КПСС, ф.6, вол.2, д.5468, т.2, л.36.

2/ ЦА НПІ пры ЦК КПБ, ф.4, вол.21, д.189, л.319.

3/ Тамсама, ф.15, вол.28, д.9, л.16.